

**Скаардынаваны план работы
на восеньскія канікулы
дзяржаўнай установы адукацыі “Поразаўская сярэдняя школа”**

№ п.п.	Змест дзейнасці	Для якой катэгорыі	Дата, час , месца правядзення	Адказныя
1.	Работа з навучэнцамі Вечар-успамін “Камсамол у маім лёсе”	8-11 кл.	29.10.2018, 16.30-18.00, Поразаўская бібліятэка-цэ нтр краязнаўства	Сарай І.У., супрацоўні к Поразаўскай бібліятэкі-цэнт ра краязнаўства
2.	Удзел у абласным этапе конкурсу “Крыштальная Альфа”	Леванчук А., Кабыляк К.	31.10.2018, 01.11.2018	Леванчук Н.В., Шымко М.А., Здрадоўск ая Н.І., Карповіч А.У.
3.	Адкрыты дыялог “Камсамол - не проста ўзрост” (да 100-годдзя камсамола)	5-8 кл.	27.10.2018 11.00-12.00, піянерскі пакой	Трахімік Д.П. педагог- арганізатар
4.	Групавы занятак “Чалавек у свеце правілаў”	8-9 кл.	31.10.2018 10.00-11.00	Дуброўская А. С., педагог сацыяльны
5.	Гульнявая праграма “Рухайся болей!”	2-9 кл.	31.10.2018, 18.00-20.00, спартыўная зала	Сухачоў Р.Л., настаўнік фізічнай культуры і здароўя
6.	Велапаход у в.Новы Двор (наведванне школьнага краязнаўчага музея)	5-7 кл.	03.11.2018 10.00-13.00	Карповіч А.У., кл.к. 5 кл., Галась М.Ч., кл.к. 6 кл.
7.	Спартыўныя гульні “Рух-гарантыя здароўя”	8-11 кл.	05.11.2018, 18.00-20.00, спартыўная зала	Белава В.І., настаўнік фізічнай культуры і здароўя
8.	Сяброўская сустрэча па піянерболе	9, 11 кл.	02.11.2018, г.Свіслач, 09.00-12.00	Трахімік Д. П. педагог- арганізатар
9.	Літаратурнае знаёмства “Майстэрства творцы” (да 85-годдзя В.Адамчыка)	5-9 кл.	02.11.2018, 17.00-18.00, Поразаўская	Сарай І.У., супрацоўні к Поразаўскай

			бібліятэка-цэнтр краязнаўства	бібліятэкі-цэнтра краязнаўства
10.	Гульня-віктарына “Ці ведаеш ты свой край?”	2-8 кл.	03.11.18. – 16.00. 17.00, сектар культуры і вольнага часу	Супрацоўнікі сектара культуры і вольнага часу
11.	Гульнявая праграма “Аб правах - гуляючы”	2-6 кл.	04.11.18. – 16.00.-17.00, сектар культуры і вольнага часу	Супрацоўнікі сектара культуры і вольнага часу
12.	Сюжэтна-ролевая гульня “Упэўнены адказ - адмаўленне”	9,10 кл.	03.11.2018 10.00-11.00	Дуброўская А. С., педагог сацыяльны
13.	Майстар- клас па спартыўным арыентаванні	8-11 кл.	02.11.2018, 18.00-21.00	Пачэбут М.І., Белава В.І., педагогі дадатковай адукацыі
14.	Аперацыя “Ветэран жыве побач”	2-8 кл.	01.11.2018 11.00-13.00	Трахімік І. Г. педагог-арганізатар
15.	Аперацыя “Рука дапамогі”	5-11 кл.	02.11.,10.00, г.п.Поразава, месца жыхарства навучэнцаў	Карповіч А.У. Галась М.Ч. Шымко М.А. Здрадоўская Н.І. Леванчук Н.В. Кухарчык Т.А. Белава М.В.
16.	Аперацыя “Папярковы караблік”	2-9 кл.	02.11.2018 11.00-13.00	Трахімік І. Г. педагог-арганізатар
17.	Спартландыя “Вясёлыя старты і фінішы!”	2-6 кл.	03.11.2018 12.00-13.00, спартыўная зала	Крыцкая В.А., класны кіраўнік 2 кл.
18..	Групавы занятак “Чалавек у свеце правілаў”	7-9 кл.	31.10.2018 10.00-11.00, каб.55	Дуброўская А. С., педагог сацыяльны
19.	Групавы занятак з элементамі трэнінгу “Здароўе як каштоўнасць”	8,9 кл.	03.11.2018 09.00-10.00, каб.55	Глякоўская І.З., педагог-псіхолаг

20.	Аперацыя “Кніжкіна бальніца”	5-7 кл.	30.10.2018 10.00-11.00	Гуштын Н.І., бібліятэкар
21	Экскурс у гісторыю “Камсамол у першых радах”	7-11 кл.	31.10.2018 10.00-11.00	Гуштын Н.І., бібліятэкар
1.	Робота з педкалектывам Нарада пры дырэктары	Педкалектыў	02.11.2018 10.00-12.00 Канферэнц- зала	Паплаўская Л.І., дырэктар школы
	Педагагічны кансіліум па пераемнасці паміж дашкольнай і I ступенню агульнай сярэдняй адукацыі	Педкалектыў	02.11.2018 12.00-13.30 Канферэнц- зала	Балюк С.С., нам. дырэкт. па вуч. раб., Глякоўская І.З., педагог-псіхоло г
2.	Тэарэтычны семінар “Тэхналогія ўзроўневай дыферэнцыяцыі ў класах інтэграванага навучання і выхавання”	Педкалектыў	05.11.2018 14.00-16.00 Канферэнц- зала	Балюк С.С., нам. дырэкт. па вуч. раб., Глякоўская І.З., педагог-псіхоло г
3.	Круглы стол “Псіхолога-педагагічная падрыхтоўка навучэнцаў да ўдзелу ў прадметных алімпіядах”	Педкалектыў	06.11.2018 14.00-16.00 Канферэнц- зала	Балюк С.С., нам. дырэкт. па вуч. раб., Глякоўская І.З., педагог-псіхоло г
	Групавая кансультацыя “Патрабаванні да афармлення працоўкі бацькоўскіх сходаў”	Класныя кіраўнікі	06.11.2018 13.00-14.00	Астапчык Т.І., нам. дырэктара па вух. раб.